

Гісторыяграфія Казацка-сялянскай вайны 1648–1651 гг. на Беларусі

С. А. ЧАРОПКА

Дадзены артыкул прадстаўляе сабой даследаванне поглядаў айчынных, расійскіх, украінскіх, польскіх, літоўскіх гісторыкаў адносна Казацка-сялянскай вайны на Беларусі 1648–1651 гадоў.

Гісторыя Беларусі вельмі багатая на падзеі, а XVII ст. займае ў гэтым сэнсе асаблівае месца. Кардынальныя змены ў палітычным і сацыяльна-еканамічным жыцці, якія адбыліся ў другой палове XVI ст., прайвіліся ў выглядзе глыбокага ўнутры- і знешнепалітычнага крэзісу XVII ст. Справакаваная падзеямі на Украіне Казацка-сялянская вайна, якая разгарнулася на Беларусі ў 1648–1651 гг., адыгрывае ў гэтым сэнсе асаблівую ролю. У Казацка-сялянскай вайне перапляліся такія з'явы, як уварванне украінскіх казакоў на Беларусь і грандыёзнае па сваёй сутнасці сялянскае паўстанне, якое стала вынікам зліцця сацыяльных, нацыянальных, рэлігійных, культурных супярэчнасцей у адзіны комплекс. Паўднёвая і Ўсходняя часткі Вялікага княства Літоўскага – беларускае Палессе і Падняпроўе пераўтварыліся ў арэну барацьбы паміж двумя варагуючымі бакамі. Казацка-сялянская вайна 1648–1651 гг. займае надзвычайна важнае месца ў разгортанні далейшай барацьбы з удзелам іншаземных дзяржаў, якая працягвалася ў другой палове XVII ст.

Праблема вывучэння Казацка-сялянскай вайны 1648–1651 гг. на Беларусі застаецца даследковая актуальным пытаннем да гэтага моманту, таму што сама ацэнка характара вайны з'яўляеца вельмі дыскусійнай да сённяшняга дня і нават у айчыннай гісторыяграфіі існуе далёка не адзіная трактоўка гэтай падзеі. Больш глыбокага даследавання патрабуе рэлігійны фактар у Казацка-сялянскай вайне, у прыватнасці – пазіцыя пратэстанцкай часткі грамадства ВКЛ адносна падзеі 1648–1651 гг.; нацыянальны фактар у барацьбе супрацьлеглых бакоў, у прыватнасці – стаўленне татарскага насельніцтва ВКЛ да супрацьлеглых бакоў; фактар духоўнай культуры як ідэалагічнага арыенціра варагуючых бакоў і шмат іншых фактараў. Неабходна зрабіць спробу пераасэнсавання дзеянняў кожнага з удзельнікаў сацыяльнага канфлікта, каб падысці да галоўной мэты црафесійнага даследчыка – найбольш аб'ектыўнага асэнсавання і дэмансдацыі адкрытыму грамадству сваіх высноў адносна вывучаеамай праблематыкі.

Актуальнасць праблеме вывучэння прычын, разгортання падзеі і вынікаў Казацка-сялянскай вайне 1648–1651 гг. для Беларусі дадае і такая акалічнасць, як з'яўленне ў нашай краіне ў сённяшні дзень некалькіх казацкіх арганізацый, як напрыклад ГА “Беларускае казацтва” або ГА “Усебеларускае аб’яднанае казацтва”, якія спрабуюць знайсці карані казачага руху на беларускай зямлі, пры гэтым час з'яўлення тут казацкай арганізацыі бачаць менавіта ў ліхалецці сярэдзіны XVII ст.

Вывучэнне праблемы Казацка-сялянскай вайны 1648–1651 гг. на Беларусі патрабуе грунтоўнага даследавання гісторычных крыніц і гісторыяграфічнай літаратуры, бо толькі ўсебаковая сістэматызацыя і аналіз матэрыялу могуць даць адносна поўны комплекс звестак, широкі спектр думак і меркаванняў адносна даследуемай праблематыкі. Зыходзячы з гэтага, у якасці мэты прадстаўленай работы прадстаўляеца сістэматызацыя і аналіз гісторыяграфічнай спадчыны праблемы Казацка-сялянскай вайны 1648–1651 гг. на Беларусі. Для дасягнення пастаўленай мэты неабходна вырашыць наступныя задачы: вылучыць асноўныя навуковых даследаванняў прысвечаных Казацка-сялянскай вайне і даць характарыстыку найбольш важным даследаванням па дадзенай праблематыцы.

Пры першапачатковым знаёмстве з праблемай вывучэння падзеі Казацка-сялянской вайны ствараеца выгляд наяўнасці даследковая шырокай гісторыяграфічнай базы па прабле-

ме, але пры больш глыбокім даследаванні тэмы высвятыяцца, што праблема да канца яшчэ не даследавана і патрабуе пільнай ўвагі спецыялістаў.

Адной з першых работ, дзе між іншым разглядаюцца падзеі Казацка-сялянскай вайны, стала праца “Гісторыя русаў”. Аўтар не вылучае падзеі на Беларусі з агульнага кантэксту барацьбы казакоў супраць каталіцкага засілля і польскага панавання [1].

Спрабу асэнсавання падзеі 1648-1651 гг. на Беларусі у сярэдзіне 50-х гг. XIX ст. зрабіў польскі гісторык Э. Катлубай, які, разглядаючы жыщёвы шлях Я. Радзівіла, не мог абмінуць праблемы Казацка-сялянскай вайны [2]. Аўтар, абапіраючыся на мемуарную літаратуру XVII ст., дастаткова падрабязна асвятліў разгортванне баявых дзеянняў на Беларусі і іх ход. Разглядаючы падзеі вайны праз апісанне жыцця Я. Радзівіла, даследчык схіляецца да харкторыстыкі падзеі на Беларусі XVII ст. як часткі вайны ўкраінскага казацтва супраць польскага ўрада. Э. Катлубай відавочна сімпатызуе ўрадаваму лагеру, таму народны рух на Беларусі ён разглядае як мяцеж нізоў праваслаўнага веравызнання супраць дзяржавы – Рэчы Паспалітай. Праца Э. Катлубая з'яўляецца бадай што адзіным навуковым даследаваннем, у якім падрабязна разглядаецца праблема Казацка-сялянскай вайны менавіта на беларускай зямлі.

Расійская гісторыяграфія XIX ст., асэнсоўваючы гісторычнае мінулае далучаных у канцы XVIII ст. тэрыторый “заходнерускага краю”, не магла абмінуць падзеі сярэдзіны XVII ст. на новадалучаных тэрыторыях. Пры гэтым, расійскія даследчыкі, такія, як С.М. Салаўёў, В.В. Ключэўскі і інш. пераважную ўвагу звязвалі на падзеі на Украіне, бо вайну на Беларусі не лічылі самастойнай з'явай, разглядаючы яе як водгук падзеі на ўкраінскіх землях. Асобныя звесткі прысвечаныя асвятленню падзеі Казацка-сялянскай вайны на Беларусі падаюць М. Каяловіч, Д. Бантыш-Каменскі, П.М. Бацюшкай, П. Шчабальскі, М.В. Без-Карніловіч [3], якія, даследуючы ўсю мінуўшчыну Беларусі, прадстаўляюць падзеі 1648-1651 гг. як барацьбу праваслаўных нізоў супраць каталіцкай польскай дзяржаўнай сістэмы. У аснове народнага руху на Беларусі аўтары бачуць перш за ёсё этнарэлігійны фактар.

Пэўную ўвагу да падзеі на Беларусі звязнулі прадстаўнікі ўкраінскай гісторыяграфіі XIX ст. у асобах М.І. Кастамара і Н.А. Куліша [4]. Украінскія гісторыкі, даследуючы перыяд “хмяльнічыны” на Украіне, разглядаюць падзеі 1648-1651 гг. на Беларусі як адзін з флангаў барацьбы ўкраінскіх казакоў супраць палякаў. М.І. Кастамараў падкрэслівае нацыянальна-рэлігійны фактар вайны на Украіне і аўтаматычна пераносіць яго на беларускія паветы ВКЛ. Цікавай прадстаўляецца думка П.А. Куліша аб існаванні трох відаў “русаў” – палякарусаў, літварусаў і маскварусаў. Ён крытыкуе М.І. Кастамараvu як “казацкага панегірыка”, разглядае “хмяльнічыну” на Украіне як барацьбу за пэўныя прывілеі казакам, як асабістую помсту Хмяльніцкаму. Даследчык лічыць, што “далее Бреста разбой казацкій не проникнул в Белоруссию”, з прычыны адсутнасці тут сацыяльнай базы для паўстання.

Са станаўленнем нацыянальнай гісторыяграфічнай канцепцыі айчынныя даследчыкі, імкнучыся асэнсаваць гісторычны лёс Беларусі, не маглі не звязнуць ўвагу на з'яўленні казацкіх загонаў на Беларусі і разгортванні масавага народнага руху на Палессі і ў Падняпроўі. Першым сярод беларускіх даследчыкаў прысвяціў сваю ўвагу азначаным працэсам В. Ластоўскі ў першым дзесяцігоддзі XX ст [5]. Даследчык у сваёй аглядай работе “Кароткая гісторыя Беларусі” разглядае падзеі ў ВКЛ сярэдзіны XVII ст. як барацьбу палякаў і казакоў, да якіх далучыліся шырокія пласты беларускага грамадства.

У 20-я гг. XX ст. не мог абмінуць сваёй увагай беларускую “хмяльнічыну” і такі беларускі гісторык, як У.М. Ігнатоўскі [6]. У.М. Ігнатоўскі разглядае падзеі на Беларусі сярэдзіны XVII ст. як “казацка-мужыцкае” паўстанне, якое разгарнулася пад уплывам “украінскага фактару”. Даследчык паказвае, што на Беларусі супрацьстаялі дзве сілы: казакі і нізы беларускага насельніцтва – з аднаго боку, і літоўска-беларуская шляха – з другога. Нацыянальна-рэлігійны фактар адыходзіць на другі план, першаснае значэнне набывае класавы фактар. Разам з тым харкторыстыка барацьбы “мужыкоў” супраць мясцовых “паноў” паказвае ўнутраную барацьбу ў беларускім грамадстве, якая хаця і была інспіравана знешнім фактаром, тым не менш з'яўлялася дастатковая самастойнай з'явай.

Трэба канстатаваць, што да канца 20 гг. XX ст. сур'ёзных работ, прысвяченых даследаванню менавіта прычын і перадумоў, разгортвання, ходу вайны 1648-1651 гг. не з'явілася.

Важным крокам у гэтым накірунку сталі работы беларускага і ўкраінскага гісторыка Л.І. Акіншэвіча, які абгрунтоўвае думку аб наяўнасці не толькі казацтва на Беларусі, але і менавіта беларускага казацтва [7]. На жаль, даследчык асноўную ўвагу сканцэнтраваў на падзеях другой паловы XVII ст., мала асвятліўшы сацыяльную барацьбу на Беларусі ў сярэдзіне стагоддзя.

У 30 гг. XX ст. з'явіліся першыя сур'ёзныя навуковыя работы, адной з асноўных мэтай якіх з'яўляецца даследаванне і аналіз падзеяў сярэдзіны XVII ст. на Беларусі. Першыя з гэтай серыі работ належаць беларускаму гісторыку В.К. Шчарбакову [8]. Даследчык, абавязаны на работы М.І. Каставарава і архіўныя крыніцы, прасочвае развіццё падзеяў на Беларусі, разглядае іх прычыны і перадумовы і прыходзіць да высновы аб класавым харэктары “сялянскіх паўстанняў”. Даследчык падвергнуў крытычы У.М. Ігнатоўскага, Л.І. Акіншэвіча за празмерны “нацыяналізм” і, разглядаючы сялянскі рух на Беларусі ў цэлым, вызначае храналагічныя рамкі “Сялянскай вайны” 1648-1654 гг.

У вызначаным В.К. Шчарбаковым кірунку працягнуў даследаванне тэмы І.Ф. Лочмель [9]. Вялікім станоўчым момантам работы з'яўляецца выкарыстанне даследчыкам шырокага кола крыніц, пераважна паведамленняў памежных расійскіх ваяводаў і шпіёнаў у Москву, а таксама казацкіх летапісаў. Аўтар прызнае класавы харэктар барацьбы і схіляеца да высновы аб імкненні беларускага народа разам з украінскім народам вызваліцца з-пад “польскага панавання”. Каштоўнасць пры вывучэнні падзеяў сярэдзіны XVII ст. уяўляюць працы Х.Г. Шулякоўскага, які таксама вызначае падзеі на Беларусі як “народнае паўстанне” супраць “польскіх паноў” [10]. Аўтар выкарыстаў не толькі крыніцы расійскага паходжання, але і мемуарную літаратуру, дзённікі прадстаўнікоў шляхецкага боку. Даследчык у якасці асноўнага фактара барацьбы бачыць класавыя супярэчнасці паміж эксплуатуючымі бокамі, які вызначаеца тэрмінам “польскія паны”, і эксплуатуемымі масамі, ў выглядзе якіх даследчык бачыць беларускі народ. У работах І.Ф. Лочмеля і Х.Г. Шулякоўскага пачынае распрацоўвацца тэзіс аб існаванні ў сялянска-мяшчанскіх масах Беларусі папулярнай ідэі яднання з Расійскай дзяржавай, што, магчыма, звязана з гістарычнымі ўмовамі, у якіх працавалі або дзеялі гісторыкі – 1939 г. У даваенны беларускай гістарыяграфіі трывала замацаваліся храналагічныя рамкі “сялянскай вайны” або “вызваленчай барацьбы” 1648 – 1654 гг.

У пасляваенны перыяд свой уклад у даследаванне падзеяў сярэдзіны XVII ст. унёс М.Н. Пятроўскі [11]. Даследчык, зыходзячы з класавых пазіцый, падкрэслівае фактар барацьбы беларускага народа супраць палякаў і літоўцаў у кантэксле вызваленчай вайны ўкраінцаў, не ўлічваючы пры гэтым беларускай спецыфікі. Ва ўжытак уводзіцца тэрмін “вызваленчая вайна беларускага народа”, якую гісторык непарыўна звязвае з адпаведнай вайной украінцаў. Тэзіс аб існаванні беларускага казацтва, карані якога стаяць за падзеямі сярэдзіны XVII ст., абгрунтуваў вядомы ўкраінскі гісторык Д.Л. Пахілевіч [12]. Асноўную ўвагу вучоны звярнуў на 50-60-я гг. XVII ст., разглядаючы папярэднія падзеі ў рамках канцепцыі “вызваленчай вайны”.

Наибольшы ўклад у даследаванне тэмы ўнёс вядомы беларускі савецкі гісторык Л.С. Абэцэдарскі [13]. Працы даследчыка створаны на аснове грунтоўнага аналізу шырокага кола крыніц, у тым ліку раней не ўжываных. Аўтар падрабязна паказвае прычыны і перадумовы сацыяльнай барацьбы на Беларусі, разгортванне і ход падзеяў, падае багаты факталагічны матэрыял, тримаючы на ўзбраенні класавы падыход, праводзіць глыбокі аналіз і прыходзіць да наступай высновы: падзеі сярэдзіны XVII ст. на Беларусі з'яўляюцца барацьбой беларускіх сялянска-плебейскіх мас супраць польскага панавання, выкліканай класавымі супярэчнасцямі і аўвостранай нацыянальна-рэлігійным прыніжэннем. Мэтаю барацьбы беларускага сялянства даследчык бачыць “уз’яднанне” з рускім народам”, прычым сам тэрмін “уз’яднанне” проціпастаўляеца тэрміну “яднанне”. Даследчык тлумачыць уведзены ім тэрмін “уз’яднанне” як яднанне зноў, падкрэсліваючы тым самым заканамернасць прагнення народных мас Беларусі да збліжэння з Расійскай дзяржавай. Відавочным недахопам работ Л.С. Абэцэдарскага з'яўляецца аднабаковасць даследчыка і яго відавочная прыхільнасць да аднаго з канфрантуючых бакоў. Тым не менш, трэба адзначыць бяспрэчную заслугу вучонага ў распрацоўцы проблематыкі сацыяльнай барацьбы на Беларусі сярэдзіны XVII ст., і менавіта погляды Л.С. Абэцэдарскага на харэктар вайны панавалі ў беларускай савецкай науцы 60-80-х гг. XX ст.

Цікавай з'яўлецца работа А.П. Арцюшэўскага, які разглядае падзеі сярэдзіны XVII ст. на Беларусі як частку агульнага антыфеадальнага руху сярод усходнеславянскіх народаў [14]. Даследчык паспрабаваў звязаць у агульнае цэлае сацыяльную барацьбу на Беларусі, на Украіне і ў Рэспубліцы, што ў адносінах да апошняй выглядае даволі сумнеўна. Аўтар вылучае два паралельныя працэсы – антыпрыгонніцкую барацьбу і вызваленчую вайну, падкрэсліваючы супадзенне гэтых працэсаў.

Фрагментарны факталагічны матэрыял, прысвечаны сацыяльнай барацьбе ў беларускіх паветах ВКЛ у 1648-1654 гг., былі асветлены ў пасляваенны час ў шэрагу краязнаўчых работ прысвяченых гісторычнаму мінуламу Рэчыцы, Магілёва, Слуцка, Слоніма і інш. [15].

Асобныя аспекты сацыяльнай барацьбы прадстаўлены ў работах Б.Ф. Поршнева, Я.Н. Мараша, М.А. Ткачова [16]. Б.Ф. Поршней ўжо спецыяліст у міжнароднай абстаноўцы ў Еўропе падчас Трыццацігадовай вайны даў харктэрystыку знешнепалітычнага становішча Рэчы Паспалітай напярэдадні “хмяльніччыны”. Цікавы матэрыял, прысвечаны становішчу каталіцкага касцёла ў ВКЛ і стаўленню да яго дзейнасці пэўных пластоў беларускага насельніцтва, змяшчаючы работы Я.Н. Мараша. Даследчык лічыць, што сацыяльныя выбух на Беларусі ў сярэдзіне XVII ст. у вялізной меры з'яўлецца наступствам дзейнасці каталіцкага касцёла ў традыцыйна праваслаўных рэгіёнах Вялікага княства. У якасці крытычнай заўвагі можна выказаць меркаванне, аб пэўнай тэндэнцыі насцілі аўтара і яго прадузятасці і аднабаковасці ў дачыненні да ролі каталіцкага касцёла на Беларусі. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх гарадоў разглядаецца ў рабоце З.Ю. Капыскага. Даследаванне прадстаўляе цікавы матэрыял, які дазваляе разгледзець сацыяльна-эканамічныя перадумовы ліхалецця XVII ст. Пэўную інфармацыю, якая дазваляе найбольш поўна раскрыць сацыяльную барацьбу, прадстаўляе манаграфія М.А. Ткачова, прысвяченая абарончым збудаванням на Беларусі. Канцэпцыя аб вызваленчым характары вайны на Беларусі 1648-1654 гг. прасочваецца ў работах беларускага гісторыка А.П. Ігнатоўскага і расійскага гісторыка А.М. Мальцева [17], хадзя абодва вучоныя паставілі ў якасці прадмета даследавання падзеі больш позняга перыяду. Украінская гісторычна-навуковая савецкая навука савецкага перыяду не зварнула вялікай увагі на падзеі сярэдзіны XVII ст. на Беларусі, засяродзіўшы сваю ўвагу на разгортаўні сацыяльнай барацьбы на Украіне, разглядаючы беларускую “хмяльніччину” як складовую частку вызваленчай вайны ўкраінскага народа супраць палякаў.

У пачатку 90-х гадоў акцэнт на антыфеадальныя харктары сацыяльнай барацьбы на Беларусі сярэдзіны XVII ст. зрабіў вядомы беларускі гісторык В.І. Мялешка [18]. Храналагічныя рамкі вайны звязаліся з 1648 па 1651 гг., а сама падзея атрымала назыву “Антыфеадальная вайна 1648-1651 гг. на Беларусі”. Гэты пункт гледжання быў замацаваны ў найбольш аўтарытэтнай навукова-папулярнай працы сярэдзіны 90-х гг. “Нарысах гісторыі Беларусі” [19].

Разам з гэтым у гісторычнай навуковай літаратуры пачалі распаўсюджвацца погляды на падзеі на Беларусі 1648-1651 гг. як казацкае ўварванне, суправаджаемае мецяжом часткі беларускага насельніцтва.. Падобную пазіцыю занялі беларускія гісторыкі В.К. Чаропка і М.І. Ермадовіч. Асабліва цікавым даследаваннем з'яўлецца манаграфія В.К. Чаропкі, які, падобна Э. Катлубаю, асвятліў пазеі сярэдзіны XVII ст. праз прызму жыццёвага шляху Я. Радзівіла. У якасці “экспартаванай” з Украіны з'явы бачыць казацка-сялянскую вайну на Беларусі У.Е. Снапкоўскі [20].

Цікавае меркаванне выказаў беларускі гісторык А.А. Макушнікаў, які, даследуючы мінулае Гомеля, разглядае вайну 1648-1651 гг. як антыфеадальнью і грамадзянскую, апускаючы пры гэтым на другі план яе вызваленчыя матывы [21]. Інтарэс даследчыка ўяўляюць некаторыя крыніцы, прадстаўленыя ў рабоце.

З сярэдзіны 90-х гг. ва ўжытак стаў уваходзіць тэрмін “Казацка-сялянская вайна”, які разумее пад сабой цэлы спектр фактараў, паўплываўшых на развіццё і ход вайны, абагульняе ў сабе казацкія ўварванні ў ВКЛ, паказачванне беларускага сялянства, стыхійныя паўстанні ў беларускіх гарадах. Аднымі з першых у беларускай вучэбнай літаратуры гэты тэрмін сталі выкарыстоўваць П.А. Лойка і Г.М. Сагановіч [22]. Аднак разам з гэтым у гісторычнай навуковай і вучэбнай літаратуры існуе плуралізм думак адносна выкарыстання тэрмінаў “Антыфеадальная вайна”, “Вызваленчая вайна”, “Казацка-сялянская вайна”. Гэта праявілася

асабліва яскрава ў створаных напрыканцы XX ст. гісторыка-документальных хроніках гарадоў і раёнаў Беларусі, дзе фрагментарна разглядаюцца падзеі 1648–1651 гг. [23].

Напрыканцы XX ст. шэраг беларускіх гісторыкаў вярнуліся да прынятай раней канцепцыі аб нацыянальна-вызваленчым характэры вайны, пашыраючы яе храналагічныя рамкі да 1653 г. Актуальнасць далучэння да Расіі тут адыходзіць на другі план у параўнанні з поглядамі Л.С. Абецэдарскага, але разам з тым падкрэсліваеца “гістарычнае прагрэсіўнасць вызвалення Беларусі ад польскай улады”. Падобнае бачанне падзеі сярэдзіны XVII ст. на сённяшні дзень прадстаўлена ў работах Я.Н. Трашчанка, У.І. Маліноўскага [24].

Пэўную цікавасць да падзеі 1648–1651 гг. на Беларусі на прыканцы XX ст. сталі праляць прадстаўнікі ўкраінскай гістарычнай навукі. Яшчэ на пачатку гэтага стагоддзя В. Ліпінскі, разглядаючы жыццё М. Крычэўскага, дастаткова шырока асвятліў падзеі Казацка-сялянскай вайны на Беларусі [25]. Не вылучаючы падзеі 1648–1651 гг. на Беларусі з кантэксту Нацыянальна-вызваленчай вайны, украінскі гісторык Ю.А. Мыцкі даследуе асобныя аспекты вайны ў беларускіх паветах ВКЛ, засяроджваючы ў асноўным увагу на дзеянні казакоў на Беларусі [26]. Работы ўкраінскага даследчыка грунтуюцца на шырокам коле крыніц, у тым ліку новых і цяжка даступных. Пэўную цікавасць уяўляе сумесная работа Карніенкі М.П. і Крывашэй В.В., прысвечаная асвятленню дзеянасці асобных казацкіх ваеннаначальнікаў [27]. Фрагментарныя звесткі аб падзеях на Беларусі ў сярэдзіне XVII ст. знаходзяцца ў даследаванні П.В. Пірыга, прысвечаным асвятленню падзеі адпаведнага перыяду на Чарнігайшчыне, І.П. Крып'якевіча, В.А. Галабуцкага [28].

Працэсы, якія праходзілі на Беларусі ў 1648–1651 гг. пры даследаванні сумежных падзеяў закраналі польскія і літоўскія гісторыкі, хаця вылучэння вайны ў беларускіх паветах ВКЛ з агульнага ракурсу “ўкраінскай хмяльнічыны” польскай гістарыяграфіі не практикуюцца. Найбольш каштоўнай работай, якая дазваляе ў пэўнай меры даследаваць падзеі 1648–1651 гг. на Беларусі, з’яўляецца манографія Ю. Можы, прысвечаная разглядзу дэмографічнага становішча ў ВКЛ у другой палове XVII ст. [29]. Фрагментарна цікавая для даследчыка Казацка-сялянскай вайны інфармацыя прадстаўлена ў артыкулах З. Войціка, манографіі Н.Дэйвіса, Польскім біяграфічным слоўніку [30]. У літоўскай гістарыяграфіі праблема казацка-сялянскай барацьбы ў беларускіх паветах ВКЛ застаецца маладаследаванай [31].

На аснове праведзенага ў прадстаўленам артыкуле даследавання можна зрабіць наступныя высновы:

- на працягу XIX – XX ст. праблема сацыяльнай барацьбы на Беларусі, якая вылілася ў грандыёзнае па сваіх маштабах паўстанне, знаходзіла адлюстраванне ў польскай, беларускай і ўкраінскай гістарыяграфіі;
- у гістарыяграфіі адбываеца эвалюцыя поглядаў адносна асноўных фактараў, якія прывялі да сацыяльнага выбуху на Беларусі – ад этнарэлігійных да класавых супярэчнасцей;
- былі зроблены спробы тэрміналагізацыі падзеі на Беларусі сярэдзіны XVII ст. як “Казацка-мужыцкага паўстання”, “Сялянскай вайны”, “Вызваленчай вайны”, “Антыфеадальнай вайны”, “Казацка-сялянскай вайны” і на сённяшні дзень адзінага вызначэння яшчэ не існуе;
- у гістарыяграфіі па-разнаму вызначаюцца храналагічныя рамкі адкрытай сацыяльнай барацьбы на Беларусі ў сярэдзіне XVII ст.: 1648–1654 – у даследаваннях беларускіх і ўкраінскіх гісторыкаў XX ст.; 1648–1651 – у даследаваннях беларускіх вучоных канца XX – пачатку XXI ст.;
- тэма Казацка-сялянскай вайны на Беларусі патрабуе далейшай распрацоўкі і пільнага даследавання падзеі, аналізу працэсаў, асвятлення асобных, раней не вылучаных аспектаў, пераасэнсавання некаторых фактаў, вызначэння вынікаў вайны на аснове прынцыпаў гістарызму і аб'ектыўнасці.

Abstract. The Cossacks and peasants war which took place in Belarus in 1648–1651 became the most striking manifestation of social struggle. All Belarus Polesye and Podneprovie was in hands of the Ukrainian Cossacks and Belarusian insurgent peasants. This article studies the historiography of the Cossacks-peasants war.

Літаратура

1. Історія русів / Укр. пер. І. Драча; передм. В.Шевчука. – Київ, Рад. Письменнік, 1991.
2. Kotłubaj E. Życie Janusza Radziwiłła. – Wilno–Witebsk, 1859.
3. Коялович М. Лекции по истории Западной России. – М.: Тип. Бахметьева, 1864. – 393, 42 с. табл.; Бантыш-Каменский Д. История Малой России. Ч.1: М.: Тип. С. Селивановского, 1830. – ХХ, 444/1 с.: ил., 1 карта; Белоруссія и Литва. Историческая судьбы Северо-Западного края. Съ высочайшего соизволенія издано при министерстве внутреннихъ дель П.Н. Батюшковымъ. – СПб: Тип Товарищества “Общественная польза”, 1890. 183 с.; Щебальскій П. Разсказы о Западной Руси. – М.: въ тип. Русскихъ ведомостей, 1864. – 102 с.; Историческая сведенія о примечательнейшихъ местахъ въ Белоруссіи съ присовокупленіемъ и другихъ сведеній къ ней же относящихся. Составлены Ген.- Маюромъ Мих. Осип. Безъ-Корниловичемъ. – СПб,: Въ тип. II Отд. Собств. Е.И.В. Канцеляріи, 1855
4. Костомаров Н.И. Материалы и исследования. Богдан Хмельницкий. М.: “Чарли”, 1994. – 768 с.; Кулишъ П.А. Отпаденіе Малороссіи тъ Польши: Въ 3 т., Т.2. – М.: Университетская тип., 1888.
5. Ластоўскі В.Ю. Кароткая гісторыя Беларусі. – Мн.: “Універсітэтэцкае”, 1993.
6. Ігнатоўскі У.М. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі/ Уступ. Арт. А.П. Грыцкевіча; Камент. І заўвагі Э.Н. Гнеўкі. – 5-е выд. – Мн.: Беларусь, 1992.
7. Акіншэвіч Л. Казацтва на Беларусі: (Гіст.-юрыдычны нарыс) // Польмя, 1927. – № 1.; Акіншэвіч Л. Беларускае казацтва ў украінскай гістарыяграфії // Польмя, 1929, № 6.
8. Щербаков В.К. Крестьянское движение в Белоруссии XVI и XVII вв.// Историч. сборник. 1935. – №4. – С. 5-35.; Шчарбакоў В.К. Сялянскі рух і казацтва на Беларусі ў эпоху феадалізма. – Мн.: Выд-ва БелАН, 1935.
9. Лочмель И.Ф. Очерк истории борьбы белорусского народа против польских панов. – М.: Воениздат, 1940.
10. Шуляковский Х.Г. Из истории борьбы белорусского народа с польским панством в XVII веке.// Уч. Записки ЛГУ. 1940. Т. 67. С. 94-116; Шуляковский Е.Г. Участие белорусского народа в освободительной войне 1648-1654 годов // Вопросы истории, 1954. – № 5. – С. 33-43.
11. Петровский Н.Н. Освободительная борьба украинского и белорусского народов против польских захватчиков. Богдан Хмельницкий. – М.: Воениздат, 1946. – 64 с.
12. Похилевич Д.Л. Белорусское казачество // Наукові записки Львівського державного ун-та ім. Ів. Франка. Т. XLIII. Вип. 6. 1957. – С. 145-172.
13. Абецедарский Л.С. Борьба белорусского народа за воссоединение Белоруссии с Россией в середине XVII века // Воссоединение Украины с Россией. Сб. статей. – М.: Изд-во АН СССР, 1954. – 440 с.; Абэцэдарскі Л.С. Барацьба ўкраінскага і беларускага народаў за ўзеднанне з Расіяй у сярэдзіне XVII века. – Мн., 1954; Абецедарский Л.С. Борьба народных масс Белоруссии против феодально-крепостнического и национально-религиозного гнёта в конце XVI – первой половине XVII в. // История Белорусской ССР.: В 2 т. Т. 1. 2-е изд., доп. – М.: Изд-во АН БССР, 1961. – 656 с.; Абэцэдарскі Л.С. Вызваленчая вайна беларускага народа. Барацьба за ўзеднанне з Расіяй. (1648-1667) // Гісторыя Беларускай ССР. У 5 т. Т.1. Першы бытнаабшчынны лад на тэрыторыі Беларусі. Эпоха феадалізму. / Рэдкал. К.І. Шабуня (гал. рэд.) і інш. – Мн.: “Навука і тэхніка”, 1972. – С. 293 – 328; Абецедарский Л.С. Белоруссия и Россия. Очерки русско-белорусских связей второй половины XVI – XVII в. / Под ред. З.Ю. Копысского. – Мн.: “Вышэйш. школа”, 1978.
14. Артюшевский О.П. Совместная антикрепостническая борьба трудящихся масс России, Украины и Белоруссии: вторая половина XVI – 60-е годы XVIIст. – К.: “Вища школа”, 1987.
15. Унечский Б. Речица. – Мн.: Госиздат БССР, 1963. – 72 с.; Могилёв. Энциклопедический справочник. – Мн.: “Белорусская Советская Энциклопедия” им. П.Бровки, 1990. – 475 с.; Грицкевич А.П. Древний город на Случи. – Мн.: Полымя, 1985. –

158 с., ил. – (По родному краю); Мелешко В.И. Слоним (исторический очерк). - Мин.: Госиздат БССР, 1962.

16. Поршнев Б.Ф. К характеристике международной обстановки освободительной войны украинского народа 1648-1654 годов // Вопросы истории. 1954, №5. – С. 44 – 58; Маращ Я.Н. Из истории борьбы народных масс Белоруссии против экспансии католической церкви. – Мин.: “Вышэйшая школа”, 1969. – 200 с.; Маращ Я.Н. Ватикан и католическая церковь в Белоруссии (1595 - 1795). - Мин.: “Вышэйшая школа”, 1971. – 272 с. Копысский З.Ю. Социально-политическое развитие городов Белоруссии в XVI – первой половине XVII в. – Мин.: Наука и техника, 1975. – 192 с.; Ткачёв М.А. Замки Белоруссии. – Мин.: Полымя, 1987.

17. Игнатенко А.П. Борьба белорусского народа за воссоединение с Россией. (Вторая половина XVII – XVIII в.). – Мин.: Изд-во БГУ, 1974. – 192 с.: ил.; Мальцев А.Н. Россия и Белоруссия в середине XVII века. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1974.

18. Мялешка В.І. Антыфеадальная вайна 1648-1651 на Беларусі // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Т.1. А – Беліца / Беларус. Энцыкл., Рэдкал.: М.В. Біч і інш.; Прадм. М. ткачова; Маст. Э.Э. Жакевіч. – Мин.: БелЭн, 1993.

19. Нарысы гісторыі Беларусі. У 2-х ч. Ч.1./ М.П. Касцюк, У.Ф. Ісаенка, Г.В. Штыхаў і інш. – Мин.: Беларусь, 1994.

20. Чаропка В. Уладары Вялікага княства. – Мин.: Полымя, 1996. – 638 с.; Чаропка В. Лоеўская бітва//Беларуская мінуўшчына. 1995.- № 4.- с. 22-24; Ермаловіч М. Беларуская дзяржава Вялікае княства Літоўскае. – Мин.: “Беллітфонд”, 2000. – 448 с.; Снапкоўскі Гісторыя зневінні палітыкі Беларусі: Вуч. дапам. Для студэнтаў: У 2 ч. Ч.1. Ад пачатку дзяржаўнасці да канца XVIII ст. – Мин.: БДУ, 2003.

21. Макушников О.А. Гомель с древнейших времён до конца XVIII века. – Гомель: РУП”Центр научно-технической и деловой информации”, 2002.

22. Гісторыя сялянства Беларусі са старажытных часоў да 1996 г.: У 3 т. Т. 1. Гісторыя сялянства Беларусі ад старажытнасці да 1861 г./ Анішчанка Я.К., Галенчанка Г.Я., голубеў В.Ф. і інш. – Мин.: Бел. навука, 1997. – 430 [1] с.: іл.; Лойка П.А. Гісторыя Беларусі XVI – XVIII стст.: Вучэб. Дапам. Для 7-га кл. агульнаадукац. шк. / Пад рэд. Г.Я. Галенчанкі. – Мин.: Нар. асвета, 1998. – 214 с.: іл.; Лойка П.А. Гісторыя Беларусі XVI – XVIII стст.: Вучэб. Дапам. Для 7-га кл. устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агул. Сярэд. адукцыі, з бел. і рус. мовамі навучання / П.А. Лойка; Пад рэд. П.Ф. Дзмітрачкова, У.А. Сосны. – Мин.: Выд. цэнтр БДУ, 2004. – 191 с.: іл., карт.; Сагановіч Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца XVIII стагоддзя. – Мин.: “Энцыклапедыкс”, 2001.

23. Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Петрыкаўскага р-на / Рэд.-укл. В.Р. Феранц. – Мин.: Ураджай, 1995. – 639 с.: [8] л. іл.; Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Мазыра і Мазырскага р-на / Укл. М.А. Капач, В.Р. Феранц. – Мин.: Мастац. літ, 1997. – 574 с.: іл.; Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Магілёва/Беларус. Энцыкл.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд) і інш.; Маст. Э.Э. Жакевіч – Мин.:БелЭн, 1998. – 496 с.: іл.; Памяць: Светлагорск і Светлагорскі р-н. Гіст.-дакум. хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі. У 2 кн. Кн 1. / Укл.П.П. Рабянок; Рэдкал: У.Дз. Бурачонак і інш. – Мин.:Беларусь, 2000. – 511 с.: іл.; Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Нараўлянскага р-на. – Мин.:БЕЛТА, 1998. – 448 с.: іл.; Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Лельчицкага р-на. – Мин.:Паліграфафармленне, 2002. – 606 с.; іл.; Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Чачэрскага р-на. – Мин.:БЕЛТА,2002. – 622 с.; іл.; Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Жыткавіцкага р-на /Рэд.-укл. В.Р. Феранц. – Мин.: Ураджай, 1994. – 767 с.; [8] л. іл.; Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Хойніцкага р-на / БелЭн. Рэдкал.: М.А. Ткачоў (гал. рэд) і інш. – Мин.: БелЭн, 1993. – 383 с.; іл.; Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Веткаўскага р-на. У 2 кн. Кн. 1. – Мин.:БЕЛТА, 1997. – 376 с.; іл.; Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Рэчыцкага р-на. У 2 кн. Кн. 1. / Укл. П.П. Рабянок. – Мин.:Беларусь, 1998.

24. Трещенок Я.Н. История Беларуси: Учебное пособие для студентов вузов. Ч.1. – Могилёв, МГУ им. А.А. Кулешова, 2003. – 174 [1] с.; Малиновский В.И. История белорусской государственности: Учебное пособие для студентов вузов, слушателей системы последипломного образования. – Мин.: Беларусь, 2003.

25. Липинський В. Твори. Т.2. – Філадельфія, 1980.

26. Мицик Ю.А. Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.. – Дніпропетровськ: ВПОП “Дніпро”, 1996. – 262 с.; Мицик Ю.Речиця в роки Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 pp. (За Даними табірного щоденника Януса Радзивила) // Трэцяя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні. Рэчыца, 14-15 верасня 2001 г. – Mn.: “Беларускі кнігазбор”, 2002. – С. 217-280; Мыщык Ю. Палкоўнік Ілля Галатаі Загальская бітва 1649 г. у святле новых дакументаў // Спадчына, 2002. – № 5-6. С. 64-75; Мицик Ю. Рідня Богдана Хмельницького у Речицкому краю // Чацвёртыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні. Рэчыца, 18-19 верасня 2003 г. У 2 ч. – Ч.2.: Рэчыца ў часе і прасторы. 790 год заснавання горада / Рэд. кал.: В.М. Лебедзеў (адк. рэд.) і інш.–Гомель: УА “Гду імя Ф. Скарыны”, 2004. – С. 75-81; Полководцы Війська Запорозького. Історичні партреты. Кніга 2. – Київ: Вид-во “BIK”, 2004.
27. Корніенко М.П., Кривошея В.В. Персональний склад старшини правобережних полків (1648-1676 pp.). – К.: ПіЕД НАНУ, 2000.
28. Чернігівщина у Визвольній війні українського народу. 1648-1654 pp. / П.В. Піріг. – К.: НМК ВО, 1993.
29. Morzy J. Kryzis demograficzny na Litwie i Białorusi w 2 połowie XVII wieku. – Poznań, 1965.
30. Wojcik Z. Nowa praca o pierwszych powstaniach kozackich // Kwartalnik Historyczny. – Warszawa: PWN, 1986. Rocznik XCIII. – № 1 S. 187-193; Davies N. Boże Igrzysko. Historia Polski. T. 1. – Kraków: Znak, 1992. – 816 s.; Polski słownik biografii Wyd. PAN – Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź, 1987.
31. Lietuvos valstibė XII – XVIII a. Str. Rinkinys. – Vilnius, Liet. Istorios inst., 1997.

Гомельский государственный
университет им. Ф. Скорины

Поступило 23.11.05